

Адсторгайчн свой тәзіс або канцэпциә, удзельнікі палемікі не павінны хітраваць, спрабаваць вяклікаць гнеу у працүніка. На гэта указвау вядомы рускі філосаф Лаварнін, які у пачатку намага стагоддзя пісау, што у спрочы забараняеща перабіваць свайго аланента, павіншца голас, тонаць негамі і г.д.

Гэтая патрабавані поденнія і сення. Мінульня выбары народных дэпутатаў выявілі якраз гэты недахоп у вядзенні дыялогу. Каб дамагчыся перамогі над працүнікам, некаторыя кандыдаты у дэпутаты, асабліва групі іх падтрымкі, корпаліся у яго бруднай бялізне, падтасоувалі факты. Іншы раз справа даходзіла да того, што на лідскі суд выносліся факты шматгадовай даунасці, якія па сутнасці не мелі прамога дачынення да вылучэння таварыша кандыдатам у народныя абрэнікі.

Палемізуючыя сакі павінны заседы памятаць, што іх бачанне разэння пэўнай проблемы, асабліва калі яна мае вялікае грамадскае значэнне, якіе не з'яўляюцца ісцінай у апошній інстанцыі. Нават тады, калі прауда на шайм баку, а большасць цябе не разумее, не злуй, будзь цярпялівым, настойлівым пераконвай большасць у сваей правасце.

Канешне, гэта патрабуе вядлікага такту, умения палемізаваць, чаго на жаль, многім не хапае.

ПРАЕЛЕМА УЗАВІДНОСІН ТРАДЫЦІНАГА І САМАДЗЕНАГА У СУЧАСНАЙ МАСТАЦКАЙ КУЛЬТУРЫ

А.А.Скарына (аспірант)

Сення у свеце хуткімі тэмпамі узрастает національная самасвя домасць народау, нягледзячы на інтэрнацыялізацію культуры і бытэя якая выкліканы міжнароднай інтэграцыі. Такая воотрай патраба звязтання да волыту мінулага, да культурных каітгонасцей, національных традыцый звязана з заклапочанасцю грамадства зберагчы свою індывідуальнасць і непаупорную самадытнасць. Без самадытнасці і самапавагі немагчыма пазнаваць і наўчыцца паважаць сябе і другіх. Таксама "нельга зразумець прыроду і сутнасць наватарства ў науцы, мастацтве, тэхніцы, правільна растлуж-

мачніць харктор па-за сувязі з дыялектичай развішня традыцый". Асноўнай бунічнай традыціі, на думку В.К.Бандарчыка, з'яўляецца мітакалення трансляція, перадача этнакультурнай інфармацыі, норм, якія усталяюцца ў мітцідзеяйнасці таго ці іншага народа ў акрэсленых гісторычных перыядах. Іны "прайавамі ўсе сферы жыцця этнаса і з'яўляюцца сваім рода іх регулятарамі". Наколькі традыцыі фарміраваліся ў акрэсленім этнічным асёроддзі, яны, не-залежна ад іх харктору і сутнасцій значнасці, мелі свою этнічную спадчыну, якая адлюстравала адні народа ад другіх.

У савім паняціі традыцій першапачатковая закладзеная не столькі здольнасць дасягненічнай новых мет, колькі самазбератэліне самой дзеяйнасці і, адпаведна, усей культуры.

Традыційнае мастацтва, такім чынам, зберагае дасягненні культуры, альбо віконавшую функцыю экалогіі культуры. Само па сабе гэта ужо і ёсць самаадарона, самазбератэліне культуры. І у гэтай сувязі "вольны" важна падхадзіць да пытання традыцый з аксіялагічных і сацыялагічных пазіцый, таку што познанне сацыяльных фундаментальных механізмаў культуры важна як для дзеяйнасці сучаснай, так і для будучай, у цэлым для зберажэння целаснасці грамадскага быцця чалавека".

Выступаючы спешычнымі механізмамі перадачы з пакалення ў пакаленне воспита і рознага роду кантонасцей, традыцыі і граіць важную ролю ў фарміраванні і сашляізашы асобы. Таму, па меркаванню А.І.Ітацца, ступень захавання традыцый мотыя лічніць узроўнем і паказчыкам культуры пашы. Ес, напрыклад, у беларусаў страта і парукоціне механізма зберажэння кантонасцей традыцыйнай культуры ў мітцідзеяйнасці сучаснага насельніцтва уто прывялі да разбалансавання ўсей сістэмы духоўнай культуры. Тады на сучаснім этапе галоўным з'яўленіцца пытанне зберажэння беларускай народнай культуры як этнічнага паказчыка існовання нацыі.

Рост нацыянальнай самасвядомасці абумоўліваецца патрабаваннем даследавання ролі і значения яе кантонасцей як у культурнай перспективе, так і у перспектыве развішня этнаса. Пра гэта слушна гаворыць Французскі даследчык Поль Гімар: "Культура – гэта першынства свядомасць той спадчыны, якая з'яўляе намаганні наўных памярочнікаў па познанні свету і добраству чалавечства. Гэта – пакукове асцярунне, гэто – літаратурная і мастацкая тво-

рчасць мінулага". І калі культуру не ўжага этнаса визначаць як рэгіянальную, то "рэгіянальная культура, сапрауды, паустас для кожнага народа як сталае сцвярдженне сваёй арыгіянальнасці, сваёй аутэнтычнасці, што дазваляе пазбегнуць рынкі нівеліроўкі, з другога боку, лягчэй зразумець іншых. Адмаўляць рэгіянальную культуру – значыць збяднаць націю, пазбаўляць яе адной з яе саставляючых".

Рэгіянальная традыцыйная культура на ставіла перад чалавекам праблему выбара што лець і як танцаваць. Ен рабіў гэта як і акружаючыя яго. Сучаснае грамадства рэзка змяніла сітуацыю. Вялікія сацыяльныя пераутварэнні, паусюдная індустрыялізацыя, уобанізацыя ўнеслі змены і у светапогляд, пейзажі сучаснага чалавека, што зразумела, адбілася і на яго мастацкім самавыяўленні. Зараз ен выпрабоўвае на сабе уплиу ужо не традыцый, а самых розных, часцяком процілеглых, кірунку, стылей, жанру. І традыцыйную культуру уведвае ужо апастродкавана: праз народныя промыслы, любіцельскія, самадзеяння і іншыя віды мастацтва.

Звужанае сацыяльна-культурныя умовамі уласнае національнае асяроддзе падказала іншыя формы функцыяў: правання фальклорнай традыцыі, але ужо не у біце, а у практицы розных калектываў. Аднак жа створаныя у 20-х гадах гэтага стагоддзя самадзеянныя калектывы выконвалі такія ж песні і танцы, якія ведау і могіць выконваць сам народ. Што у выніку, як сцвярджаюць даследчыкі, прывяло да тупіка і патрабавання пошуку іншай методыкі работы з фальклорам. На нашу думку, на гэтай падставе і адбылося далейшае раздзяленне існавання фальклорнай традыцыі на народнае аутэнтычнае і сцэнічнае выканальніцтва. Шырокое развіціе самадзеянных і прафесійных калектываў у наступнія гады, сталае абнаўленне іх рэпертуару, апрацоўкі адрывалі і прадаўжайць адрываць такія сцэнічныя варыянты ад першакрыніц. І калі наўукова-тэхнічны прагрэс лічыць першай прычынай "заканчамерных змен форм народнага мастацтва", то сцэнічнае мастацтва, безумоўна, з'яўляецца другой.

Не прэтэндуя на усебаковы разгляд, усе ж можна канстатаваць, што адсутнасць адэкватнай сіставой сферы і пагоня за "асучасненнем", інтэрпретаваннем з'явіліся аднымі з асноўных тyczак, якія прывялі да сенняшняга крызіснага становішча культуры беларусаў.

Мы ні у якім разе не змяншаем значэнне канцэртна-арганіза-

цыйнай дзейнасці розных калектывау мастацкага напрамку. Станоўчую адзнаку гэтаму дало сама жыцце. Але з дзвух пунктаў гледжання на адносіны да традыцыйнай культуры: рэстаурыраваць толькі аутэнтычныя формы мастакай дзейнасці ці, наадварот, стаяць толькі за сучаснае мастацтва, інтерпретаванне традыцыйнага фальклора, больш разумным з'яўляецца "не адмаўленне ці ідэалізацыя годнасці народнай творчасці, не наракани і па причыне страты неизвартна мінулага ці недасканаласці таго, што прыйшло яму на змену, а поту к мэтазгодных форм узаемадзеяння народнага мастацтва, самадзеінай і прафесійнай творчасці, развіцце і абраўленне традыцый, паспяковое асвоенне і зберажэнне з волыту мінулага ўсяго таго, што можа быць асвоена і захавана".

Нават толькі ў сувязі з тым, што пераважная большасць насе́льніцтва рэспублікі не валодае асноўнымі звычкамі беларускіх спевуў ці танцавання, у бліжэйшы час асаблівую увагу трэба надаць аутэнтычным формам народнай творчасці. І гэта не даніна модзе на старасветчину, якая перыядычна паўтараеца ва ўсім свеце, а адна з неабходных задач зберажэння нацыі. Чалавек, які адносіць сябе да таго ці іншага этнасу павінен не толькі глядзець на выкананні самадзеіных і прафесійных майстроў, а і сам у сям'і, з сябрамі, альбо у іншых адпаведных абставінах, мог карыстагацца сваёй этнічнай песней, танцам, абрадам. Адчуванне сваіх караней робіць чалавека больш свядомым, развівае яго індывідуальную мастацкую культуру, выхоўвае пачуцце гордасці за прыналежнасць да данай нацыі, павагі да іншых культур, дае стымул і пачуцце адказнасці за развіцце ўсей нацыі, з'яўляючыся важным фактам "нацыяльнай экалогіі".

Жкія ю шляхі могуць зрабіць сучаснага беларуса - "гледачаспакіну" - носіёмікам і стваральнікам сваёй культуры? Яны вядомыя. Трэба толькі ў цяперашні час актыўізаваць іх на выкананне надзеннай задачы пашырэння дэяціцту "прастаты і гармоніі", як іншы раз визначамы традыцыйную культуру.

Першы шлях - далучэнне да сапраўднага фальклора праз слоўтому народнай адукацыі. У садках, школах, ПТВ і ННУ павінны быць абавязковыя для ўсіх заняткі (Факультатывкі, курсы) па вынучанню народнай культуры. Бо, асабліва, праз школу праходзяць усе людзі, і, па-другое, атрымаўшы асноўныя веды па этнографіі і фаль-

клору, далей лягчай можна уліца ў розныя калектывы той жа мас-
тапкай самадзе йнасц!, дзе народная творчаось прадстае ўжо узба-
гачанай і напоўненай сучасным сэнсам.

Вядлікімі магчымасцямі валодаюць і ородкі масавай інфармациі.
На-першое, "паслулем!" друку, радыё і тэлебачання карыстаюцца
людзі ўсіх узростау. На-другое, газеты, часопісы, радыё здольны
не толькі апавядаць пра народнае мастацтва, яго гісторию, развіц-
це і заняпады, праблемы і сенняшнія становішча, знаеміць з месца-
мі, дзе нацыянальныя традыцыі яшчэ жывуць, з калектывамі і майо-
трамі, якія зберагаюць і развіваюць багацце народнага вонкыту,
але і праводзіць "Урокі фальклора": развучваць тэксты беларус-
кіх песняў, гульніяў, расказваць пра абрады і г.д. Тэлебачанне
акрамя таго ж можа яшчэ і паказваць, напрыклад, як танцуцца
беларускія танцы, як ствараюцца вырабы з саломы, гіліны, дрэва,
ільна. Усе разам, сродкі масавай інфармациі могуць і павінны
стать "вучэбнымі цэнтрамі", аудыевуальнымі дапаможнікамі і распау-
сюджувальнікамі фальклорна-этнаграфічных ведаў.

Устаноўы культуры прадстаўляюць сабой трэці шлях распаўсюд-
жвання традыцыйнай культуры. Задача панучання тут ажыццяўляючая
ужо сродкамі культурна-асветніцкай работы. Стварэнне гурткоў,
студый, аб'яднанняў, фальклорна-этнаграфічных калектываў, арга-
нізацыя і правядзенне фестывалей і свят народнага мастацтва –
гэта толькі асноўны пералік форм, якімі клубы, палацы культуры,
паркі і дамы народнай творчасці будуць спрэчваць вырашэнню пастаў-
ленай задачы. Галоўнае – у стварэнні ўмоў "нефармальных зноўні",
ятмасферы, кая не падзяляла б выканальнікаў і гледачоў. Таму
што, "у народных святах і абрадак... гэта мяжа вельмі ўмоўная,
што не толькі прадугледжвае, але і дэзваліяе кожнаму удзельнічуць
у дзеянні, отверні тым самым умовы для творчага самавияўлення".

Паказальным у гэтым сэнсе можа быць прыклад Прибалтикі,
моцныя народныя традыцыі якой агульнавядомыя. У прыватнасці,
вядлікі інтарэс прадстаўляюць фальклорныя прадстаўлненні, што
праходзяць у нацыянальным парку г. Таліна. У адным з куткоў пар-
ку, у спецыяльна пабудаваным этнаграфічным музеі, дзе прадстау-
лена жыццё эстонскіх сялян ХVІІІ-XIX стагоддзяў, улетку, у кожную
нядзелю, зброкацца самадзейныя выканауцьні, дарослыя і дзеці, якія
беручыся, з пявагай і любою адносяцца да сваей нацыянальнай

культуры. Яны наладжваюць вясковыя вячоркі. І адбываеща гэта не на пейкай сцэне, а тут, у дверы сялянскай хаты. Музыка, песні, гульні чаргуюць адно другога. Непасрэдная атмасфера, якую ствараюць виканауцы, заахвочвае і выклікае жаданне самому прыняць удзел у адбываючымся дзеянні. І вось зноў гучыць музыка, "сялянне" пачынаюць танцаваць, і калі "паказаны" рухі і малюнак танца поунасю, яны запрашачаюць сабе ў партнёры ужо гледачоў, аразумела, не пытаючыся іх нацыянальнай прыналежнасці і ведання эстонскіх народных танцаў. Проотыя рухі дазваляюць легке, без цяжкасцей уліца у агульны карагод танцуемых. Узнікае адчуванне прысутнасці не на канцэрце аматараў аутэнтычнай эстонскай культуры, а на сапраудным свяще.

Вось добры прыклад спадчэня клопату аб мінульмі, галоўнае, аб будучым са стварэннем умоў зацікаўленасці і жадання кожнага чалавека ведаць і магчы карыстацца свой нацыянальнай культурай. Там, дзе нацыянальныя традыцыі моцнія, там і значна дабратворней уплыв культурнай спадчыны на моладзь, на выхаванне у ей з ранняга дзяцінства культурных, эстэтычных густай, норм энтоўн, патрыятызму, у целым. Вось, і рагей названня пляхі і павінны спрыяць оямі, якая па трапінаму виказванню Б.Ананьевіа, з'яўляецца асяроддзем найбліжэйшага развіція, стаць ясноўным саціяльным інстытутам, які у быўшы часы, дзе б не толькі перадаваліся этнічныя традыцыі, але і дзе йнічала б традыцыйная культура.

Надзвінную задачу апрадзяжэння народнай культуры трэба успрыманы у прымым сэнсе, бо апредзяжэнне – значыць аднаўленне, падніманье паоля занядбу. Такім чынам, зараз трэба падтрымліваць развіціе аутэнтычных форм бытавання народнай творчасці, але поруч і з развіціем сучасных форм мастацкай культуры.

СІЭНІЧНАЕ УВАСАДЕНИЕ І ПАПУЛЯРЫЗАЦІЯ НАРОДНА-ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЙ МУЗЫКІ НА ПРИКЛАДЗЕ АНСАМБЛІ НАРОДНОЙ МУЗЫКІ "СВЯТА"

С.І. Скарабагатая

Нягледзячы на актыўную музичную дзеянісць некаторых прафесійных калектываў, такіх як Інструментальная група ансамбля "Ха-